

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 109 (6688) 14 мая 1940 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР аб сьліканні Трэціх Сесій Вярхоўнага Савета РСФСР.

Заклучэньне гандлёвага дагавора паміж Савецкім Саюзам і Югаславіяй.

ДА XVIII З'ЕЗДА КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ БОЛЬШЭВІКОЎ БЕЛАРУСІ.

В. Власаў, А. Кручын — Важнейшы ўдзел партыйнай работы.

С. Назначэў, Э. Ларысаў — Быць сапраўднымі кіраўнікамі сельскай гаспадаркі.

М. Машына — Выхаванне маладых камуністаў.

Насустрэч XVIII з'езду КП(б)Б.

М. Масіна — Каштоўныя рацыяналізатарскія прапановы.

Барысенка — XVIII з'езд КП(б)Б сустрэкаем вытворчымі перамогамі.

А. Аршанскі — Расце колькасць многастаночнікаў.

Зводка Наркамзема БССР аб ходзе вясновай саўбы ў калгасах рэспублікі.

Удзельнікі Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі 1940 года (запэважаны Галоўным выставач-

ным камітэтам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі) па Мінскай абласці.

Г. Блюміна — Аб электрычных плітках, вясічных замках і іншым.

И. Пых — Нарушаюць правілы агратэхнікі.

ЗА РУБЬЕЖОМ:

Ваенныя дзеянні ў Бельгіі і Галандыі.

Наведанні германскага камандавання.

Наведанні саюзнай.

Пазіцыя Італіі.

Антыталіянскія дэманстрацыі ў Рыме.

Новы румынскі ўрад.

ДА АДКРЫЦЦЯ XVIII З'ЕЗДА КП(б) БЕЛАРУСІ
ЦК КП(б) Беларусі паведамляе дэлегатаў XVIII з'езду, што адкрыццё з'езду адбудзецца 15 мая, у 1 гадзіну дня, у вялікай зале Дома Урада.

УСЕСАЮЗНАЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫСТАЎКА 1940 ГОДА

Заўтра ў Маскве адкрываецца Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка 1940 года. Гэта з'яўляецца сапраўднае тэрацтва ўсёго савецкага народа.

Воля партыі большэвікоў і савецкага ўрада, воля многімільёнага савецкага сялянства сельскай гаспадаркі нашай краіны, самая астаёвая і раздольная ў мінулым, ператварылася ў самую будучую, механізаваную гаспадарку ў свеце. Знікі жабрацтва, голад і беспрацоўе, якія нявольна прадэвалі трынаццаць гадоў. Сельская гаспадарка нашай краіны назаводзіць замкавалася на сацыялістычным шляху. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна калгаснае сялянства заваявае замкавалася, культурнае і радаснае жыццё.

Пераможны сацыялістычнай сельскай гаспадаркі былі паказаны на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў мінулым годзе. Гэта была грандыёзная дэманстрацыя сіл калгаснага сялянства. Увесь свет убачыў, на якіх пуды, на якіх творчыя пошукі атолен вывадзілі народ, на род, які працуе на сабе, на сваю зямлю, на сваю будучыню, на род, для якога праца стала справай чэсці, любові і героізму.

Выстаўка стала магутным арганізатарам сацыялістычнага спарніцтва ў дэспі, масавай, нябачанай па сваім маштабах, школай стаханавскага вопыту. Сотні і тысячы людзей, якія пачыналі ў мінулым годзе на выстаўцы, сталі палымі прагнанымі перадавога вопыту калгаснай вёскі.

Усесаюзная сельскагаспадарчая выстаўка 1940 года, якая заўтра пачынае сваю работу, па сваёму размаху будзе яшчэ больш грандыёзнай, чым мінулага года. Як у ўзельніках вырас з 197 тысяч у мінулым годзе да 400 тысяч у гэтым.

Каласны рост узельнікаў выстаўкі творыць аб імітэ. Ён паказвае сілу перавага прыкладу ў сацыялістычным грамадстве. Ён свечыць аб тым, што выдатны вопыт з'яўляецца багатым ураджай і высокай прадукцыйнай жыццёвагадоўі робіцца адбыткам усе большай колькасці калгасаў, саўгасаў, МТС і пачынаюць.

За ашты годны год лік узельнікаў выстаўкі вырас больш чым у два разы. У гэтым напачатку савецкага вялікага арганізуючага сіла выстаўкі.

«Паша выстаўкі» — гаварыць таварыш Машаў 1-га жніўня 1939 года, — не толькі дае вынік перамож, але і з'яўляецца магутным зважкім да калгаснага ўздыму сельскай гаспадаркі, да новых савецкіх перамож сацыялізма.

Разам з усім калгасным омыяствам Савецкага Саюза, з вялікімі поспехамі сустрэкаюць адкрыццё выстаўкі калгаснай нашай орыганізаванай рэспублікі. Перад імі стоіць набыць на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, сотні калгасаў БССР навучыліся знімаць высокі ўраджай на вялікіх плошчах.

Мабілізаваўшы масы трынаццаці гадоў на ажыццяўленне рашэнняў XVIII з'езду ВКП(б) і ўказанай таварыша Сталіна аб пачатку вытворчасці 8 мільярдаў пудоў хлеба, правёўшы вялізарную работу па выкарыстанні рашэнняў Майскага (1939 г.) пленума ЦК ВКП(б), камуністычная партыя большэвікоў Беларусі і яе Цэнтральны камітэт прыходзяць да свайго XVIII з'езду са значнымі поспехамі ў сельскай гаспадарцы.

Аб гэтым апра савецкіх дзіцячых рослу бжэвініках выстаўкі ад нашай рэспублікі.

У мінулым годзе на Усесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку ад Беларусі было прадстаўлена 4755 узельнікаў. У гэтым годзе прадстаўлена звыш 13 тысяч камітатаў, або ў тры разы больш, чым у мінулым годзе. Сярод прадстаўленых камітатаў — 9 райаў, 9 МТС, 1563 калгасы, 41 саўгас, больш дзесяці тысяч пераможкоў сельскай гаспадаркі. 188 узельнікаў выстаўкі запэважаны для шырокага пакаву.

Ешчэ нямаю калгасаў, якія ўзельнічаюць у выстаўцы на некалькіх раінах сельскай гаспадаркі. Напрыклад, калгас «Ленінскі шлях», Шакоўскага раёна, атрымаў у сярэднім за тры гады ўраджай вяршавых больш 12 цэнтнераў з гектара (у тым ліку ў 1939 г. — 13,8 пачыт. з гектара); Ільіосея — 5,8 пачыт., Ільіоваласна — 5,18 пачыт. (у тым ліку ў 1939 г. — 6,2 пачыт.), Бульбы — 160,5 пачыт. (у тым ліку ў 1939 г. — 176 пачыт.) з гектара.

Саўгас «Крыніца», Дзвінскога раёна, за 1937—1939 гг. атрымаў сярэдне-

НАСУСТРАЧ XVIII З'ЕЗДУ КП(б)Б

КАШТОЎНЫЯ РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСКІЯ ПРАПАНЫ

Новая хваля сацыялістычнага сабортнітва разгарнулася ў цохах мінскага вагонарамонтнага завода імені Масіна. Калектыву завода змагацца за дэспінавое выкананне месячнага вытворчага задання.

Стаханавец механічнага цоха тав. Ерчаў выконвае сваю норму на 350—354 проц. Т. Галко, Мезін — стаханавы калдаснага цоха выконваюць план на 180 проц. Наперадзе па заводу ідзе вагона-абрабачны цох, які заслужана атрымаў пераходны чырвоны сцяг. Красавіцу вытворчую праграму ён выканаў на 132,3 проц. Звыш плана адрамантавана 3 вагоны.

За апошні час рабочыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі ўнеслі рац каштоўных рацыяналізатарскіх прапаноў, назіраваных

На прадпрыемствах Беластока

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звядзі»). Завякі калдаснага мінскага станкабудавнічага завода імені Кірава аб дастойнай сустрэцы XVIII з'езду КП(б)Б горада падохпелі безапошнімі тэхнічэскімі.

Калектыву рабочых, інжынерна-тэхнічнага персанала і служачых 1-га тэхнічнага камбіната, уключыўшыся ў пераездзельнае сабортнітва, абавязаліся да 15 мая кварталнае план па выпуску гатовых прадукцыйных выканаць на 70 проц. Ва ўсіх цохах і брыгадах пачаўся збор рацыяналізатарскіх прапаноў у фонд XVIII з'езду КП(б)Б.

XVIII з'езд КП(б)Б сустрэкаем вытворчымі перамогамі

СТАРОВІН. (Па тэлефону). XVIII з'езд КП(б)Б прапаноўны раёна сустрэкаюць новымі вытворчымі перамогамі. Зварот калдаснага мінскага станкабудавнічага завода імені Кірава да ўсіх рабочых, калдаснікаў і інжынерна-тэхнічнага персанала ад сустрэчы XVIII з'езду КП(б)Б новымі вытворчымі перамогамі звыш нормы вырас срод калдаснікаў і трактарыстаў нашата раёна.

Спаборнічачы за дастойную сустрэчу партыйнага з'езду, калдасы Дабраўрада, Дамаваліка, Чырвона-Айракага і Сушанскага сельскагаспадарчых саўбых саўбых, за выключэннем грэчкі. Ашны з першых закончых саўбых калдас «Чырвоны зорка». Высокакаса праведзена саўба ў другой брыгады. Выглядзі гэта брыгады т. Сусновіч добра арганізаваў працу і стварыў усе ўмовы для рослу стаханавцаў. Калдасы т. Далмагоры, працуюць на вяршы, штогодныя вытворчыя нормы на 198 проц. Янась пераможны вясёла. Ворыма праваліцца на слабіні 18—20 сантыметраў.

Расце колькасць многастаночнікаў

ОРША. Стаханавым Аршанскага ільікокамбіната адзначаюць пераездзельнае ліч новых вытворчымі поспехамі. Усё шыр разгартавацца рух многастаночнікаў, якіх зараз налічваецца 115 чалавек. У мотраватарным цохах прадзіяльнай фабрыкі колькасць двухстаронічных вырасла з 6 да 24. У саватарным цохах ў пачатку гэтага года былі толькі 2 двухстаронічны, а зараз іх 19.

Многастаночніцы тт. Сурвілава, Ігнавева, Машына і інш. выконваюць норму на 120—130 проц. Стаханавы тэхна-падрыхтоўчага цоха тт. Авер'янава, Шарыпа, Бародзюка завясілі сваю выпрацоўку са 130 проц. да 150.

Гэтымі днямі нарком тэхнічнай прамысловасці СССР узгадарозіў значком «Отличніку сацыялістычнага соравення» Наркомтэхнічнай СССР ашч адну групу работнікаў камбіната, у тым ліку тэхніку-дванаццацістаночніцу дэпутата гарасвета т. Бунічэвіч, маладога інжынерна-камуніста т. Дзэрэжкова, дырэктара камбіната т. Радзісэлава і іншых.

Абавязачельствы ардальцаў

ЛІДА. Работы калдаснага фабрыкі «Архаль» адзначаюць ўключыцца ў сацыялістычнае сабортнітва на дастойную сустрэчу XVIII з'езду КП(б)Б.

Работчы абавязаліся: да 15 мая вытворчы гатавай прадукцыі звыш плана на 30 тысяч рублёў, окурочна абутку на 40 тысяч рублёў; дасеці вырас абутку з новай сыравіны — сінтэтычнага каучука — да 40 процантаў замест 30 проц. на плану; узманіць барацьбу з бракам шляхам лепшага чадавання мікапрацінага кантролю і інструктажа; палепшыць абаронную і палітычна-масавую работу.

СТАХАНОВСКАЯ БРЫГАДА ТРАКТАРЫСТАЎ

ПЛЕШЧАНШЫ. Другі год трымае прышчэства па выкананню ўсіх сельскагаспадарчых работ пашта трактарная брыгада тав. Аўсяніківа (Плешчаншкая МТС). Новымі вытворчымі поспехамі адзначае яна дзень адкрыцця XVIII з'езду КП(б)Б і Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. Трактарысты Штанок Васіль, Боркз Антон і Кішкурна на трактары «ХТЗ» узорваюць за змену па 6—7 гектараў у пераходзе на мяжае ворына. Трактарыст тав. Штанок у калдасе «Чырвоны мяк» закульгываваў 144 гектары замест пачынаю 70.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР Аб сьліканні Трэціх Сесій Вярхоўнага Савета РСФСР

Склікаць III Сесію Вярхоўнага Савета Расійскай Савецкай Федэратыўнай Рэспублікі 28 мая г. г. у гора Маскве.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР А. БАДАЕУ.

В. А. Сангратыя Прэзідыума Вярхоўнага Савета РСФСР П. БАХМУРАУ.

13 мая 1940 г. М. Масква.

Выбарчая кампанія ў Карэла-Фінскай ССР

ПАЎНОЧНА-ЗАХОДНЯЯ ГРАЇЦА. 13 мая. (ТАСС). На ўсіх заставах чырвона-сцяжнага Рабольскага пагранічнага атрада адбыліся пераможныя сходы. З вялікім удзелам прайшоў сход надрываўлення, дзе вясномом тав. Сазукоў. Пад бурныя апладысменты сход адзначаўна праймаў пачаткову: вылучыць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета Карэла-Фінскай ССР таварыша Сталіна.

Кандытатам у дэпутаты Савета Нацыянальнай Вярхоўнага Савета СССР і кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета Карэла-Фінскай ССР сходы вылучылі ўдзельніка дэпадарана паходу ў Кімавозеру орыганізацыя камітэва Анціма Аксея Майсеевіча.

Пераможны сход прапаноўны работчы цэнтры Рабэм тав. В. М. Віралайна.

Чатыры гады работы Цэнтральнага музея В. І. Леніна

15 мая мінае чатыры гады з дня адкрыцця ў Маскве Цэнтральнага музея таварыша Сталіна. За гэты год музей стаў магутным цэнтрам прапаганды іды марксізма-ленінізма, школай, дамагаючай тысячам прапаноўны — у першую чаргу партыйнаму актыву — вылучыць партыю большэвікаў партыі, жыццё і барацьбу вялікага Леніна. Штогодзіна прасторыня і светлыя залы музея заўважваюць тысячы наведвальнікаў. Тут можна сустрэць партыйнага і комсамольскага работніка, вучонага, інжынера, педгагага, студэнта. Сюды прыходзяць рабочыя, кал-

5-годдзе маскоўскага метро

15 мая с'яўляецца 5-годдзе Маскоўскага метрапалітэна імені І. М. Багановіча. За 5 год метро правезла звыш мільярд пасажыраў. З гэта года пачынаюцца вытворчыя паказальнікі метрапалітэна. Праектнае магутнасць асвоена. Хуткасць руху цягачоў узрасла да 60 кілометраў у гадзіну, а асалагараў — у паўтара раза.

На лініі штогодзіна выконваюць звыш 34 пары цягачоў. Саставы ідуць з інтэрваламі ў 105 секунд. Штогодзіна яны правозаць у сярэднім 1,2 мільяна пасажыраў.

Пашаховая работа метро дастойна ап-

Заклучэньне гандлёвага дагавора паміж Савецкім Саюзам і Югаславіяй

11-га мая 1940 года ў Маскве паміж Савецкім Саюзам і Югаславіяй падпісаны Дагавор аб Гандлі і Моральванні, Пратакол да гэта аб Гандлі і часовай Гандлявай Дэлегацыі Югаславіі ў СССР і Згоды аб тавараабароне і пачынаюць на 1940—1941 гг.

Агульны тавараабарот паміж СССР і Югаславіяй па 1940—1941 гг., на аснове Згоды аб тавараабароне і пачынаюць, складае 176 млн. дылар.

Савецкі Саюз прапануе арыявацца з

Дэлегацыя вучоных Славакіі выехала за граніцу

ЛЕНІНГРАД. 13 мая. (ТАСС). Гасцішчам у СССР дэлегацыя вучоных Славакіі на чале з міністрам асветы Славакіі п. Ж. Сівак учора выехала за граніцу.

У Ленінградзе славацкія вучоныя наведлі ўніверсітэт, агітэліі Эрмітаж і пачыналі ў загарадных палацах-музеях.

На Балтыйскім вакзале дэлегацыю праводзілі прадстаўнікі ленінградскага ўніверсітэта. Камітэта па справах вышэйшай

Да ведама дэлегатаў XVIII з'езду КП(б) Беларусі

Выдача мандатаў дэлегатам XVIII з'езду КП(б) Беларусі адбываецца ў памяшканні мінскага Дома партыйнага аштыва (рог вуліцы К. Маркса і Энгельса, уваход з вуліцы К. Маркса, 2-гі паверх) 14 мая з 9 гадзінаў да 24 гадзінаў, 15 мая — з 8 да 10 гадзінаў раніцы.



Група дэлегатаў XVIII з'езду КП(б)Б. (Злева направа): тт. У. А. Губеў, А. В. Ільікоў, Е. Г. Пушароў, Р. С. Рутман, Ф. Ю. Грудзіцка.

Да ведама дэлегатаў XVIII з'езду КП(б) Беларусі

Выдача мандатаў дэлегатам XVIII з'езду КП(б) Беларусі адбываецца ў памяшканні мінскага Дома партыйнага аштыва (рог вуліцы К. Маркса і Энгельса, уваход з вуліцы К. Маркса, 2-гі паверх) 14 мая з 9 гадзінаў да 24 гадзінаў, 15 мая — з 8 да 10 гадзінаў раніцы.

Да XVIII з'езда кунуністычнай партыі (большэвікоў) Беларусі

ВАЖНЕЙШЫ УЧАСТАК ПАРТЫЙНАЙ РАБОТЫ

ВЫХАВАННЕ МАЛАДЫХ КМУНІСТАУ

Пад кіраўніцтвам кунуністычнай партыі праходзіць пераход сацыялізму. Карэнным чынам змянілася класавая структура савецкага грамадства ў СССР. Паўнацэнны ліквідаваны капіталістычны элементы. Рабочыя, сяляне і інтэлігенцыя, складваючы савецкае грамадства, працуюць на пачатках дружэственнага супрацоўніцтва на завяршэнню будаўніцтва бюксаванага сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу ад сацыялізму да кунунізму.

XVIII з'езд ВКП(б) адкрыў новую старонку ў гісторыі нашай партыі і ўсёй савецкай дзяржавы. Ён ляў у руці нашай партыі магутную арганізаваную зброю — новы статут ВКП(б), які стварыў усё ўмовы для прэмію ў ралы партыі лепшых людзей нашай краіны і рабочых, сялян і савецкай інтэлігенцыі.

Мінская гарадская партыйная арганізацыя пасля XVIII з'езда ВКП(б) значна палепшыла сваю работу па прэмію ў партыю. Калі з лістапада 1936 г. г. ян. з моманту адунавання прэмію ў партыю да XVIII з'езда, было прынята ў кандыдаты партыі 1.314 чалавек і ў члены партыі 714 чалавек, то пасля партызма і да 1 красавіка 1940 года прынята ў кандыдаты партыі 2.084 і ў члены — 1.199 чалавек.

У партыю прэміі новыя людзі — стаханавыя заводу і фабрык, лепшыя працэсары савецкай інтэлігенцыі — інжынеры, тэхнікі, навуковыя работнікі, урачы, педагогі — савецкія патрыёты, бізнёмна адданыя справе Леніна — Сталіна.

Можна назваць дзесяткі і сотні выдатных людзей, уступіўшых у ралы большэвіцкай партыі. Сярод іх: паравозны машыніст т. Богалель, узнагарожаны за стаханавую-красавіцкую работу рабочым Леніна; т. Гоубэ — прафесар Мэдыцынскага ўніверсітэта грамадзянскай партыі Вярхоўнага Савета БССР; т. Іваноўска — работніца-стаханавіца фабрыкі «Комунарка», выбраваная дэпутатам Мінскага абласнога савета дэпутатаў працоўных; т. Шыла — рабочы чыгуначнага узнагарожаны рабочым Прапоўнага Чырвонага Сцяга; т. Раіко — работніца-стаханавіца фабрыкі імені Фрунзе, узнагарожаная грамадзянскай партыяй Вярхоўнага Савета БССР; і многія іншыя лепшыя людзі горада.

З ліку новапрынятых у партыю вырады выдатныя кадры кіраўнікоў партыйных, савецкіх грамадскіх і гаспадарчых арганізацый. Так, напрыклад, т. Скабло — рабочы, ініцыятар, стаханавіца-скара руху на фабрыцы імені Кагановіча — зараз працуе старэйшым ЦШ саюза абшукі; т. Ліба — кандыдат партыі раней працаваў настаўнікам, а зараз вылучан на пасадку загадчыка района Варымаўскага раёна; т. Ферэр — студэнт Пейнштута — працуе сакратаром Мінскага гаркома комсомола; т. Байман — рабочы — сакратаром Сталінскага райкома комсомола; т. Яранцаў — арганам Наркамзема — вылучан на пасадку намесніка наркома земляробства БССР і т. д.

Можна прывесці дзесяткі і сотні прыкладаў паказавочнага значэння рост новых малых вытворчых адзінак. Аднак было б зусім няправільным сугалоўвацца на дасягнутым і лічыць, што з вылучэннем новапрынятых у партыю таварышоў у нас абстаіць усё добра.

Рашэнні лістападаўскага пленума ЦК ВКП(б) і сесіянаўскага пленума ЦК КП(б) зусім правільна ўказалі на палітычны сур'ёзны неахопаў у рабоце

партыйных арганізацый у галіне росту партыі. Многія партыйныя арганізацыі зналі сваю работу па прэмію новых членаў толькі да фармальнага разгляду заяў, не вылучалі састаў прымаемых, не аддавалі ўвагі пытанню росту партарганізацый у паліцы. Гэта прывяло ў ралі выхаванню да нязначнага, па колькасці, прэмію ў партыю рабочых вылучных прафесій, а таксама жанчын. Па мінскай гарадской партарганізацыі за 13 месяцаў пасля XVIII з'езда ВКП(б) прынята ў кандыдаты партыі рабочых 386 чалавек, або 19 проц., жанчын — 379, або 18,5 проц. да агульнай колькасці прынятых у ралі ВКП(б).

Партарганізацыя картаграфічнай фабрыкі пасля гарадской партарганізацыі прыняла 3 чалавекі ў кандыдаты партыі, з іх 1 рабочы. Гэта ў той час, калі на прапрыемстве 110 рабочых.

На вагонрамонтным заводзе імені Мяснікова за 4 месяцы блугага года прыняў у партыю толькі адзін чалавек, — работнік тэхнічнага аддзела заводзупраўлення. На мяскамбінате з 6 чалавек, прынятых у партыю за гэты-ж перыяд, — толькі 3 рабочыя.

Далёка неастанова шпур рост партыі і з ліку неастанова чалавечых і сярэдніх школ. У асобных партыйных партарганізацыях мелі месца факты парушэння статута ВКП(б) пры прэмію ў партыю. Не забудзім захоўваць ленына-сталінскіх прынцыпаў індывідуальнага падыходу пры прэмію ў ВКП(б), у сувязі з чым ралы партыі змешчваліся людзьмі, неастанова імямі насіць выключнае значэнне кунунізму. У партарганізацыі завода імені Кірава быў прыняў у партыю некі В. Які два разы скарэціў і раней вылучаўся ў партыю. У партарганізацыі мяскамбіната была прынята ў кандыдаты партыі Р. Які аказаўся дацхоў жанітар і была сужама за выдатны аносны да работы. У партарганізацыі цагельнага завода № 1 быў прыняў у кандыдаты партыі Ж., які сужаўся за хуліганства.

Гэтыя факты гавораць аб тым, што ў ралі партыйных партарганізацый мае месца агульны падыход пры прэмію ў партыю і што гарадскія і раённыя камітэты партыі не ваі істаткова ралучай барыбчы з парушэннімі статута ВКП(б) і не завастралі ўвагі партыйных арганізацый на канкрэтных фактах няправільнага прэмію ў партыю.

На раённых і гарадскіх партарганізацыях кунуністы павержлі рэзкай крытыцы неахопы ў справе прэмію ў партыю. Ралучаючы рашэнні сесіянаўска-выбарных партыйных школаў, разнітых і гарадскіх партарганізацый, мінская гарадская партыйная арганізацыя за два месяцы заблава некаторага ўсё яшчэ нязначна палепшыла ў рабоце па прэмію ў партыю.

Калі з часу XVIII партызма і па 15 лютага 1940 г. у саставе прынятых у кандыдаты партыі было толькі 18,7 проц. рабочых і 17 проц. жанчын, то за сакавік і красавік 1940 г. рабочых сярп прынятых у партыю — 21,3 проц., жанчын — 19,1 проц. Гэтыя даныя свечалі аб тым, што неабходнага павароту ў рабоце ралі партыйных партарганізацый, райкомаў і гаркома партыі ў справе палепшання якаснага састава прымаемых у партыю ішчэ няма. У ралі арганізацый ішчэ мае месца неастанова важнасці стараннага індывідуальнага падыходу пры прэмію ў партыю, вылучэння састава прымаемых.

Што значыць ралучаваць рост партыйнай арганізацыі? Як гэта ралучаваць не ахопаў на практыцы? Зусім ясна, што гэта ралучаваць не можа праходзіць механічна, г. зн. шляхам штучнага тармажэння ўступлення ў партыю служачых і рабочых не вылучных прафесій, шляхам затрымання сраў па прэмію, Нельга і ўстанавіць які-небудзь пропанты, нормы — усё гэта будзе парушэннем статута ВКП(б).

Задачы партыйных партарганізацый і ў першую чаргу вытворчых заахопаў — у тым, каб змаціць рост партыйных арганізацый за лік пераважных людзей вылучных прафесій. Для гэтага неабходна карэнным чынам перабудаваць і палепшыць сярп іх палітыка-выхавачую работу, пастаянна набліжаць іх да партыйнай арганізацыі, уцягваць у актыўную грамадскую работу.

Правільна зразумелі задатчы індывідуальнага падыходу ў партыю кунуністы абшукавы фабрыкі імені Тольмана (сакратар партыі тав. Шляпачнік). За 4 месяцы 1940 г. там прынята ў кандыдаты партыі 6 чалавек, з іх 5 рабочых вылучных прафесій. Кунуністы фабрыкі штодзінна вылучаюць і ўцягваюць у грамадскую работу беспартыйных актыві. Гісторыю ВКП(б) тут вылучаюць не толькі кунуністы, але і шырокі верт беспартыйных. На фабрыцы працэ гурток па вывучэнню статута і праграмы ВКП(б), у якім займаюцца ішчэ беспартыйных рабочых. Добра наладжана работа агіталецтва.

Асабліва значэнне набывае ў нашай гарадской партарганізацыі пытанне работы з кандыдатамі і малымі членамі партыі. Удзяльна вага малых членаў і кандыдатаў партыі складае 44 проц. да агульнага састава партыйнай арганізацыі, з іх асобных партыйных партарганізацый ішчэ 5 проц. 1940 года.

Такое становішча патрабуе ад кіраўнікоў партыйных партарганізацый, райкомаў і гаркома КП(б)Б карэнным чынам палепшыць выхавачую работу сярп новапрынятых у партыю таварышоў, перацягнуць іх на вывучэнне ішчэ большэвіцкай арганізацыі, ішчэ палепшыць іх да актыўнага ўдзелу ў партыйнай жыцці.

Рал партыйных партарганізацый, зразумелі гэта, заблава значнага палепшэння работы з малымі кунуністамі.

Бюро партарганізацыі станабудуіцкага завода імені Ваванашава, фабрыкі імені Фрунзе, імені Тольмана і 1-га мінскага гарадскага прыняваюць малых кунуністаў да паархтоўкі пытанню да партархтоўкі. З малымі кунуністамі тут часта праводзіцца сесіянаўскае гутаркі. К. Пыскаў, партарганізацыя 1-га мінскага гарадскага правяла гутаркі на тэмы: як кунуністы павінны сабе на вытворчасці; аб партыйнай тэці; аб партыйнай этыцы і ішч.

У выніку палепшэння работы з кандыдатамі партыі пасля гарадской партыйнай канферэнцыі пераведзена з кандыдатаў у члены партыі 301 чалавек, у тым ліку, як з дзесяці палівавай мясцаў да канферэнцыі было прынята ў члены партыі ўсяго 398 чалавек.

Аднак неабходна адзначыць, што ў ралі партарганізацый выхавачая работа сярп малых членаў і кандыдатаў партыі ўсё яшчэ мае сур'ёзныя недахопы. Многія кіраўнікі партыйных партарганізацый лічаць, што выхаванне таго ці іншага таварыша заканчаецца тады, калі ён прыняў у кандыдаты партыі.

Вось што расказвае кандыдат партыі тав. Флаксіян (работы фабрыкі імені Куйбішына): «Калі мяне прымаў у кандыдаты партыі, то адначасна маю сабаду партыйнаму бюро, абшуканым членам партыі, але пасля аб гэтым забыліся, і пшыер я не вучуся. Праўда, пасля мяне ў раённую партшколу, ака працуе 10 разоў у месяц, але я працую ў вывучальнай змене і не магу навастрэць заявкі. Працыі перавесці мяне працаваць у першую змену — амовілі. Партыйных даручэнняў не маю».

Малым член партыі тав. Іах (мяскамбінат) скараціў: «Мы, малыя кунуністы, прадастаўляем саім сабе нічога з намі не гутарыць, не цікавіцца, як мы вучымся, як расцім».

Такія індывідуальныя аносны партарганізацыі да важнейшай партыйнай задатчы — выхавання новага паліваўскага — прыводзіць да таго, што расе лік кандыдатаў КП(б)Б з партарганізацыямі састава. Гэтым і аб'ясняецца той факт, што ў мінскай гарадской партарганізацыі налічваецца (па даных на 1 мая 1940 года) 542 кандыдаты з партарганізацыямі састава.

Прынятыя гаркомаў і гаррайкомаў КП(б)Б пасля VI мінскай гарадской партыйнай канферэнцыі практычныя мерапрыемствы па росту партыі і выхаванню новапрынятых кунуністаў (узамежны партыйнай арганізацыі, калоніі ішчэ і ішчэ паліваўскае гутаркі і наравы з новапрынятымі) з'яўляюцца ішчэ недастатковымі. Трэба адначасна ўвагі гэтаму важнейшаму пытанню, забудзім паліваць указанні таварыша Сталіна на XVIII з'езде ВКП(б) аб неабходнасці сістэматычна паліваць састаў партыі, паліваць узровень савецкай членаў партыі і прымаць у ралі партыі ў паліваць індывідуальнага абшуканым толькі пераважных і адданных справе кунунізма таварышоў.

Змаганчыся за выхаванне ўказанню таварыша Сталіна, мінская гарадская партыйная арганізацыя, пры непаархтарна ханоме ЦК КП(б)Б прыхопіць да XVIII з'езда большэвіцкую Беларусь значна ўрабаваным, як ніколі адунай, маналітнай і згуртаванай акал ленына-сталінскага ЦК ВКП(б), акал савіто правадыра і настаўніка — таварыша Сталіна.

В. ВЛАСАУ, А. КРУЧОУ, сакратары Мінскага гарнома КП(б)Б.

На справядліва-выбарным сходах партарганізацыі фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» кунуністы правільна напаркалі стары састаў партыйнага бюро ў тым, што ён не аддаваў належнай увагі выхаванню малых кунуністаў. І сапраўды, многа малых членаў і кандыдатаў партыі не прымава актыўнага ўдзелу ў партыйнай рабоце, не прававала над павышэннем свайго палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўня, варыліся, як гаворыцца, «у сваім уладным саку».

Зараз становішча змянілася. Новы састаў партыйнага бюро ўдзяліў указанні кунуністаў і неможа палепшыць сваю работу з кандыдатамі і малымі членамі партыі.

Індывідуальны падыход — ралучаючы ўмова правільнага выхавання малых кунуністаў. Перш чым даць таварышу даручэнне, трэба даведацца пра яго адунай, досвавы якасці і сільнасць да данай работы. Прыгтырліваўся гэтага права, партыйнае бюро змаго ўцягваць у актыўную партыйную, арасавую і грамадскую работу амаль усіх кунуністаў. Прапрыётрыю гэта на ралі кунуністаў прыкладваць.

Тав. Шумчанка — член партыі з сесіянаўскага года. Працуе таварышам у аэракрыім пэху. Партыйных даручэнняў не мела. Па гэтым пытанню мае з ёю прыхопіцца неаднаразава гутарыць. І дава ён зразумець, што член партыі павінен прымаць актыўны ўдзел у партыйнай рабоце — такое патрабавае статута вышай партыі. Зараз тав. Шумчанка выхвае адданы партыйнаму даручэнні. Яна, напрыклад, паархтоўвае да чарговага партыйнага бюро пытанне аб рабоце з неастанова кунуністамі.

Стаханавіца цеха паліто кандыдат партыі са сесіянаўскага года т. Касаўцаў у гутарцы з членамі партыйнага бюро заявіў, што велькі цікава прафасаванай работай. Як стаханавіца, які выбралі членам пленума фабрыкі, і пшыер ён актывіза працу па ахопе працы.

Выдатна сраўнаўска з работай ралучава на сесіянаўскага каспюнаўска цеха малады кандыдат партыі стаханавіца т. Бяліцкая. Яна гэта работу любіць і велькі ён захавіла. За кароткі час яна здала згуртаваць вакол газеты добры работарэўскі актыві.

Татіх прыкладаў можна прывесці многа. Аднак трэба сказаць, што рад малых кунуністаў, як напрыклад, член партыі т. Гутковіч Сяня, кандыдат партыі т. Юнагава, Жэўлачанка і ішчэ яшчэ не ўпшынуты ў актыўную партыйную і грамадскую работу.

Партыйнае бюро пачало больш цікавіцца палітычнай і адунай асваей малых кунуністаў. Я, напрыклад, даведаўся, што стаханавіца каспюнаўска цеха кандыдат партыі т. Ляманосава перастала навастрэць агульнаадукацыйную школу. Я выклікала яе да сабе. Мы дэюта па-таварыску гутарылі. Тав. Ляманосава мяне пшыра прызналася, што зрабіла некалькі пропусаў; а пшыер ёй неахопама паказана выхавачую. Я здала ўнушыць ёй, што кунуніст павінен весці за сабой беспартыйных, але з гэтай задатчы ёй не справіцца, калі яна астанова малэшэвіцкай. Тав. Ляманосава абшала, што будзе вучыцца, і атасяса вернай свайму слову.

У каспюнаўска пэху майстар лент працуе кандыдат партыі т. Бугава. У срой час яна была на кароткаэрама новых

курсах дырктароў у Мінску, дзе побя з адунай вучэбнай праграмай праходзіла і гісторыю ВКП(б). На ралі пастава яна перастала навастрэць гурток па гісторыі партыі. Аднак у гутарцы з ёю я пераканалася, што яе веда па гісторыі партыі велькі павыроўна. Тав. Бугава здалася са мною, і зараз старанна займаецца ў гуртку, заканчвае пшы раздзел «Баротнага курса гісторыі ВКП(б)».

Весь у нас малыя кунуністы тт. Бельскі, Калман і ішчэ, якія самастойна вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)»; большасць-жа займаецца ў гуртках. Але скажу праца, што пі а, ні на меснікі сакратара партыйнага бюро навастрэць чынам ішчэ не гутарылі з імі і я палепшаць не пацвіаўска, навокім пшыахова яны адуваўскае тэорый марксізма-лэнінізма. Гэта — велькі прэбл у нашай рабоце. Мы яшчэ таксама не прымаі неабходных мер уздзяння на тых таварышоў, якія зусім не вывучаюць гісторыю партыі. А такія ў нас таксама ёсць: Жэўлачанка, Пласман і ішчэ.

Хау опшыцца і на такім пытанні, яв вылучанне малых кунуністаў на адданы работу.

Справа ў тым, што за опшыці час мх з нашай партыйнай арганізацыі вылучылі на ронны адданы псыды па-за фабрыку велькі 20 чалавек. Гэта, вядома, вялікая гардасць для нашай арганізацыі, ака здала выхваць такіх кадры работніцаў. Чалавек 15 з партыйнай арганізацыі пайшлі ў ралі РСЧА. Але адначасна бюро больш сур'ёзна заааца пытаннем вылучэння новых кадраў кунуністаў на адданы работу ўнутры фабрыкі і тым самым змаціць праца, які стварыўся, змаціць выхаванні таварышоў. І трэба сказаць, што з гэтай работай мы справіліся яадрадна.

Некалькі прыкладаў. У брудным пэху механікам працаваў малды кандыдат партыі т. Старобінскі. Ён даўо славянца сваім каштоўнымі радцыналізатарскіх мерпрыемствамі, правіў сабе добрым арганітарам, выключна дымшыаірава, добра вывучыў тэхналагічны праца. Улічыўшы ўсе гэтыя якасці, мы паліваў вылучылі яго тэхнаракам цеха.

Заслужанай павагай карыстаецца ў пэху паліто малды кандыдат партыі стаханавіца Брылова. Некалькі месяцаў таму назад яе вылучылі бригадзірам, а паліваў — майстаром лент. Кіруючы вялікім участкам, тав. Брылова ўмела ўнярае ў масы рабочых стаханавіцкае металы работы.

У гэтым-жа брудным пэху, дзе працуе 1.200 чалавек, старэйшым пэхом вылучана стаханавіца, таксама малды кандыдат партыі т. Астапенка. Яна добра сраўнаўска з даручанай ёю работай.

Усёго на ронную партыйную, гаспадарчую і грамадскую работу на фабрыцы вылучана каля 20 чалавек.

XVIII з'езд КП(б)Б наша партыйная арганізацыя, як і ўсё КП(б)Б, суотракае вялікімі дасягненнімі ў свайй рабоце. Але гістарычныя задатчы, пастаянны XVIII з'езд ВКП(б) і вялікі Сталінскі, патрабуюць ад нас ішчэ непаархтарна большага паліваўска ўсёй арганізацыйнай і партыйна-масавай работы. На гэта мабілізавана ўсё партыйная арганізацыя фабрыкі.

М. І. МАУЦІНКА, сакратар партыі бюро віцесвай ішчэвай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі».

Дастойна сустракаюць з'езд

ТУРАУ. Калектыў слядзучыкаў Тураўскай слядзучыкаў дастойна сустракае XVIII з'езд КП(б)Б. На 9 мая пшыра 30 тысяч кубаметраў драўніны — 90 процантаў заданна.

Выдатныя ўзроўны работы паказваюць перадавыя бригады слядзучыкаў. Бригада, якой кіруе тав. Дорчык, правільна арганізавала работу, загадка паархтарна

да ўсё матэрыялы. Вымарытоўваючы вытворчую ваду на ронках і каналах, брыгада адуала і слядзіла маэрыкам зааама 2.500 кубаметраў лесу за 10 дзён заама 17 дзён. Сяродні заробаток кожнага члена брыгады (без праміянаў набаўкі) склаў за гэты час 520 рублёў. Бригада тав. Мелішчына адуала і слядзіла 3.500 кубаметраў лесу, выканаўшы заданне на 185 процантаў.

Быць сапраўднымі кіраўнікамі сельскай гаспадаркі

Гістарычны XVIII з'езд ВКП(б) і вялікі Сталін паставілі перад краінай грандыёзныя задатчы ў справе далейшага ўздыму нашай сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Планам трэцяй сталінскай пяцігодкі прадугаджана забяспечыць штогодна вытворчасць 8 мільярадаў пудоў зарна з сярэдняй ураджайнасцю 13 цнт. з гектара, павелічыць вытворчасці па тэхнічных культурах у сярэднім на 30—35 проц., павелічыць пагадоў ашчак і свей ўдзель, пагадоў будынай рагатай жывёлы на 40 проц. і коной на 35 проц.

Гэта ўскладае вялікую аддаснасць на партыйныя арганізацыі, ад кіраўніцтва якіх залежыць далейшае паспяховае развіццё сацыялістычнага земляробства і жывёлагадоўлі.

Як-жа віцескага абласная партыйная арганізацыя, абком і райкомы КП(б)Б кіруюць сельскай гаспадаркай, як яны спалучаюць партыйна-палітычную работу з гаспадарчай, як узначавалі ініцыятыву і актывізацыю калгаснага слядзітэву ў барацьбе за высокі сталінскі ўраджай, за развіццё і павелічэнне прадукцыванасці сацыялістычнай жывёлагадоўлі, за далейшае арганізаванна-гаспадарчае ўмацаванне калгаснаў?

Возьмем пытанні жывёлагадоўлі. Пасля адунавання паставы ЦК ВКП(б) і СНВ СССР аб развіцці грамадскай жывёлагадоўлі ў калгаснах колькасць жывёлагадоўчых форм у абласці значна павялічылася. Аднак агульны стан развіцця грамадскага стаду ў калгаснах яшчэ неадуваўска. Даржаўны план развіцця жывёлагадоўлі ў мінулым годзе па абласці не быў выканан ні па аднаму віду пагадоў жывёлы.

Ішчэ больш неадунаўска з'яўляецца той факт, што на працягу мінулага года пагадоў асобных відаў жывёлы разна скарэцілася. У паваншні з 1938 г.

здой зменшылася на 2,2 проц. і свейн — на 4,5 проц.

Гэта вынік самадэю ў кіраўніцтве адной з важнейшых галін сельскай гаспадаркі — жывёлагадоўлі. Рад партыйных арганізацый абласці заблы ўказанні таварыша Сталіна аб тым, што кіраваць — гэта значыць прадыцты. Гэтыя майстэрства большэвіцкага кіраўніцтва неахопіла многіх партыйных і савецкіх кіраўнічых.

У абласці не было ўдзельна належнай увагі старанно кожнай кармавой базы. Звыш 11 тыс. гектараў лугоў перагата ўжо асталася ў мінулым годзе не ўрабаны. План сіласавання блу выканан толькі на 69,5 проц. і пасёў аднагодовых кармавых культур — на 61,5 проц.; у выніку вялікая колькасць калгаснаў адувала неахопа ў кармах, што паліваўла за сабой падзёж жывёлы.

А колькі ў абласці фактаў злучаннага разабаравання кармаў! Віцескай сельскай райком КП(б)Б і выканан раёўскага слядзітэву працоўных мелі неаднаразава сінгалы аб агітасяцях, якія творыла на ферме калгаса «Варыбічы». Кармавы фонд, прызначаны для грамадскага стада, тут раскарэўся ўсім, што толькі не наваўска, а раёўныя арганізацыі не прыслухоўваліся да голасу калгаснікаў. Іх сінгалы асталася доўгі час без належнага разгавання.

Безгаспадарчасць, абязлічка ў доглядзе за жывёлай, няправільная арганізацыя працы на фермах, частая «чынемасяса работнікаў» — усё гэта яшчэ мае месца ў многіх калгаснах абласці. У калгасе імені Баліна, Лельскага раёна, з-за адунаўска пастаянных работнікаў на ферме жывёлу даглядалі калгаснікі па чарзе. Гэтыя абязлічка прывяла да таго, што ўжо ў бягучым годзе пала 22 галавы маладняка. Гэта не адзінакы факт. У калгасе «Чырвоны флот», таго-ж раёна, да

самых марозоў памышанні да жывёлы не адунаўска, кармы скарэціліся безгаспадарча. Былі выпадкі, калі жывёла асталася напшоной на працягу двух дзён. У выніку за зіму на ферме загінула і было прырэзана 55 галоў буйнай рагатай жывёлы. Аб гэтых фактах Лельскай райком партыі (сакратар РК КП(б)Б тав. Паноў) выхаваннем раёўскага дэпутатаў працоўных ведаў, але, відаць, не аддаваў ішчэ значэння. Вось да чаго можа дасяць палітычнага беспаліваўска некастрычных раёўных кіраўнікоў.

Малодых фактаў многа. Яны свечалі аб тым, што многія раёўныя партыйныя і савецкія арганізацыі не ўвахоўска глыбока ў жыццё калгаснаў, не дамагаюць ішч.

У распараджэнні выкананна абласнога савета дэпутатаў працоўных беш даныя аб паліваць маладняка. У гэтых адносных асабіста характарны Гарадоцкі і Лельскае раёны.

Далі-б абласныя і раёўныя партыйныя і савецкія арганізацыі па-сапраўднаму ўвахоўска ў дэталі калгаснай вытворчасці, па-большэвіцку кіраваў справай развіцця жывёлагадоўлі, — можна з упшыеннасцю сказаць, што такое становішча не мела-б месца. Пры належным кіраўніцтве, пры правільнай арганізацыі працы на фермах можна было-б прадугадзець і павышэнню такога паліваўска маладняка, дзе, па жаль, кіраўнікі Гарадоцкага і Лельскага раёнаў аказаліся ў ролі самых звычайных рэгістратараў, а не палітыкаў, умяючых правільна аднаўска становішча ралучі і накіроўваць у патрабана русо ўсё галіны сельскай гаспадаркі, у тым ліку і сацыялістычную жывёлагадоўлю. Гэта ў такой-жа меры аддаснасць да абласных партыйных і савецкіх арганізацый.

Трэба адзначыць, што з урокаў мінулага года не робіцца належных вывадаў і ў

Зводна Нарнамзема БССР аб ходзе веснавой сяўбы ў калгасах рэспублікі НА 10 МАЯ 1940 Г. (У процантах да плана)

| ОБЛАСЦІ і РАЙНЫ | Усяго пасевы з сям'янавым забеспячэннем | у тым ліку | у тым ліку | | | | | Планаваныя паказчыкі на 10 мая |
|--------------------|---|------------|------------|-------|--------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | Каласавых | Янны | Бульбы | Агародні культуры | Аднодзёнак | |
| Віцебская | 71,2 | 93,7 | 85,8 | 28,5 | 16,9 | 19,9 | 51,5 | |
| Аршанскі | 80,6 | 107,0 | 99,8 | 43,4 | 34,8 | 35,0 | 50,3 | |
| Асвейскі | 70,4 | 88,8 | 88,2 | 22,3 | — | 11,5 | 55,0 | |
| Багачынскі | 76,3 | 100,4 | 90,6 | 34,3 | 14,0 | 30,9 | 68,7 | |
| Бешанавіцкі | 55,3 | 82,5 | 62,5 | 7,4 | 2,0 | 6,1 | 43,9 | |
| Ветрыцкі | 62,3 | 81,8 | 71,9 | 10,1 | 12,0 | 13,5 | 46,7 | |
| Віцебскі | 67,3 | 103,5 | 87,6 | 27,3 | 17,6 | 20,3 | 56,3 | |
| Гарадзкі | 54,5 | 74,1 | 57,3 | 11,7 | 1,3 | 1,3 | 48,9 | |
| Дрысенскі | 80,6 | 105,9 | 86,9 | 21,8 | 4,4 | 15,6 | 56,8 | |
| Дубровенскі | 69,0 | 93,5 | 97,7 | 11,2 | 4,1 | 5,0 | 38,1 | |
| Дзельніцкі | 80,7 | 99,9 | 90,9 | 42,1 | 13,0 | 48,3 | 50,0 | |
| Дзятлаўскі | 56,6 | 74,7 | 77,0 | 4,5 | 10,0 | 8,9 | 46,8 | |
| Мухаўскі | 64,7 | 74,6 | 91,8 | 9,9 | — | 12,5 | 38,0 | |
| Палатскі | 71,1 | 97,6 | 81,0 | 41,4 | 7,7 | 12,7 | 40,6 | |
| Расонскі | 70,2 | 89,6 | 82,9 | 41,8 | — | 15,4 | 61,5 | |
| Сенненскі | 64,2 | 98,3 | 86,0 | 12,6 | 3,8 | 10,3 | 63,5 | |
| Сіротніцкі | 65,3 | 90,5 | 81,6 | 22,1 | 8,9 | — | 46,1 | |
| Суражскі | 73,1 | 102,2 | 84,7 | 14,1 | 10,0 | 2,1 | 42,1 | |
| Талачынскі | 78,5 | 97,5 | 100,1 | 29,4 | 4,4 | 38,3 | 66,2 | |
| Ушацкі | 92,3 | 104,3 | 100,2 | 64,8 | 37,5 | 43,0 | 69,6 | |
| Чашніцкі | 89,4 | 104,4 | 100,0 | 62,9 | 6,3 | 59,5 | 55,4 | |
| Гомельская | 53,4 | 100,6 | 79,6 | 28,6 | 24,3 | 27,3 | 43,3 | |
| Буда-Кашалейскі | 54,1 | 103,2 | 95,4 | 17,3 | 27,7 | 25,0 | 31,4 | |
| Веткаўскі | 60,3 | 107,9 | 83,8 | 41,4 | 23,2 | 54,2 | 53,0 | |
| Гомельскі | 55,2 | 100,3 | 97,7 | 49,2 | 34,7 | 40,0 | 61,5 | |
| Джур'евіцкі | 54,8 | 101,2 | 80,5 | 34,5 | 11,0 | 23,6 | 66,5 | |
| Жлобінскі | 48,2 | 101,4 | 75,1 | 13,2 | 28,2 | 7,2 | 47,5 | |
| Жур'евіцкі | 60,0 | 103,5 | 71,3 | 33,5 | 13,8 | 14,2 | 38,9 | |
| Жыткавіцкі | 55,2 | 98,1 | 78,6 | 34,9 | — | 34,0 | 48,4 | |
| Лоеўскі | 49,7 | 100,3 | 65,6 | 32,2 | 51,0 | 31,1 | 43,1 | |
| Рагачынскі | 54,4 | 100,2 | 82,4 | 30,1 | 18,8 | 19,8 | 34,2 | |
| Рэчыцкі | 55,1 | 97,7 | 55,6 | 38,0 | 24,3 | 36,1 | 47,9 | |
| Свяцкавіцкі | 46,1 | 94,5 | 82,9 | 29,6 | 15,0 | 76,1 | 48,9 | |
| Удзельніцкі | 53,6 | 99,7 | 86,8 | 16,6 | 27,7 | 17,7 | 36,2 | |
| Чаркаўскі | 49,4 | 100,0 | 86,6 | 17,6 | 23,4 | 26,8 | 37,0 | |
| Чыравіцкі | 55,6 | 100,5 | 77,7 | 21,1 | 0,6 | 26,5 | 47,6 | |
| Шарыпінскі | 48,6 | 104,8 | 77,5 | 25,1 | 34,5 | 3,2 | 34,9 | |
| Магілёўская | 65,0 | 95,2 | 92,9 | 30,9 | 23,0 | 15,0 | 53,3 | |
| Асіповіцкі | 72,7 | 101,0 | 101,8 | 38,4 | 36,0 | 98,0 | 105,7 | |
| Бабруйскі | 83,8 | 116,0 | 92,2 | 80,7 | 64,3 | 27,3 | 72,9 | |
| Белыніцкі | 86,9 | 107,0 | 100,8 | 57,2 | — | 34,5 | 43,9 | |
| Берасцейскі | 74,9 | 97,4 | 100,0 | 60,9 | 10,0 | 67,1 | 69,8 | |
| Быхаўскі | 69,5 | 95,9 | 94,0 | 41,9 | 10,3 | 8,6 | 49,0 | |
| Горскі | 71,9 | 94,9 | 99,7 | 26,3 | 3,5 | 6,1 | 54,4 | |
| Дрыбінскі | 52,6 | 87,1 | 73,4 | 3,7 | 20,0 | 0,8 | 27,3 | |
| Дзятлаўскі | 68,2 | 93,1 | 95,1 | 16,8 | — | 10,9 | 80,8 | |
| Жыткавіцкі | 57,9 | 99,3 | 94,4 | 21,7 | 20,7 | 32,1 | 75,8 | |
| Клімавіцкі | 47,0 | 84,2 | 79,7 | 5,5 | 5,0 | 0,8 | 53,4 | |
| Клічынскі | 78,5 | 110,3 | 100,1 | 61,4 | 71,7 | 5,1 | 71,0 | |
| Крулевіцкі | 65,0 | 86,2 | 99,3 | 28,1 | — | 18,5 | 70,0 | |
| Крычаўскі | 56,9 | 97,0 | 85,0 | 30,2 | 18,7 | 3,6 | 58,1 | |
| Магілёўскі | 61,6 | 90,5 | 83,1 | 27,6 | 23,6 | 12,3 | 38,6 | |
| Менскі | 61,5 | 94,1 | 82,9 | 10,7 | — | 14,9 | 30,2 | |
| Прыпяцкі | 57,3 | 100,2 | 96,2 | 49,7 | 35,0 | 12,3 | 51,0 | |
| Хойніцкі | 62,7 | 97,2 | 98,8 | 35,3 | — | 8,4 | 43,8 | |
| Чарукі | 63,5 | 94,1 | 95,4 | 19,5 | 0,4 | 6,2 | 49,6 | |
| Чарэкаўскі | 44,6 | 92,0 | 96,3 | 10,1 | — | 2,6 | 52,7 | |
| Чырвенкаўскі | 64,8 | 100,3 | 93,8 | 41,9 | — | — | 36,7 | |
| Шчучынскі | 67,1 | 89,3 | 99,3 | 26,3 | 1,9 | 6,3 | 51,5 | |
| Мінская | 75,5 | 98,7 | 89,5 | 50,8 | 18,6 | 46,0 | 58,5 | |
| Барысаўскі | 76,6 | 102,3 | 76,2 | 31,3 | 24,6 | 12,9 | 29,7 | |
| Валожынскі | 70,7 | 96,2 | 68,7 | 65,9 | 10,0 | 4,6 | 74,8 | |
| Гродніцкі | 81,8 | 101,3 | 83,4 | 71,6 | 18,8 | 68,0 | 79,4 | |
| Заслаўскі | 71,0 | 92,5 | 86,3 | 20,0 | 1,3 | 32,2 | 49,0 | |
| Копыльскі | 90,7 | 105,0 | 99,9 | 75,6 | 6,0 | 87,4 | 86,5 | |
| Крушыніцкі | 70,4 | 97,6 | 80,5 | 27,4 | 10,0 | 13,4 | 36,7 | |
| Лагойскі | 75,2 | 96,3 | 94,4 | 18,8 | 40,0 | 45,1 | 47,4 | |
| Лясныцкі | 60,0 | 92,2 | 93,6 | 61,9 | — | 62,0 | 19,5 | |
| Мінскі | 80,8 | 101,6 | 97,9 | 65,3 | 12,6 | 39,4 | 51,8 | |
| Пашчынскі | 62,1 | 87,2 | 71,5 | 34,3 | — | 13,0 | 34,6 | |
| Пухавіцкі | 75,7 | 101,1 | 100,0 | 41,9 | 14,8 | 58,3 | 80,3 | |
| Слуцкі | 83,0 | 100,1 | 100,0 | 82,3 | 36,9 | 126,7 | 83,2 | |
| Смалевіцкі | 75,5 | 100,0 | 100,0 | 31,7 | 6,8 | 18,0 | 41,9 | |
| Смалевіцкі | 74,0 | 98,4 | 99,4 | 43,5 | 12,8 | 33,6 | 49,8 | |
| Старобінскі | 70,0 | 105,5 | 98,3 | 81,3 | 7,0 | 26,6 | 81,3 | |
| Старобінскі | 86,7 | 100,4 | 100,0 | 81,6 | 11,3 | 28,3 | 58,9 | |
| Удзельніцкі | 74,6 | 100,3 | 79,4 | 20,0 | 22,0 | 102,2 | 61,8 | |
| Халодніцкі | 65,9 | 91,8 | 76,4 | 20,3 | 0,3 | 7,1 | 48,5 | |
| Чарэкаўскі | 70,7 | 104,1 | 100,0 | 43,2 | 10,0 | 24,9 | 42,6 | |
| Чырвенкаўскі | 92,6 | 101,7 | 101,0 | 100,1 | 10,0 | 93,3 | 93,9 | |
| Чырвенкаўскі | 74,2 | 94,5 | 83,3 | 23,1 | 14,7 | 122,0 | 62,1 | |
| Палеская | 55,6 | 101,4 | 86,4 | 53,2 | 24,1 | 39,9 | 58,0 | |
| Брагінскі | 65,1 | 105,5 | 89,6 | 36,8 | 41,7 | 94,3 | 79,8 | |
| Васілевіцкі | 48,2 | 100,3 | 84,3 | 31,5 | 15,0 | 4,3 | 11,3 | |
| Глуцкі | 55,5 | 101,6 | 80,9 | 33,5 | 15,0 | 67,0 | 47,3 | |
| Даманавіцкі | 53,1 | 100,6 | 75,3 | 46,3 | 25,0 | 13,8 | 36,4 | |
| Ельскі | 55,6 | 102,4 | 100,0 | 72,8 | 8,8 | 36,4 | 73,7 | |
| Жыткавіцкі | 65,0 | 105,7 | 94,9 | 92,1 | 10,0 | 36,0 | 51,3 | |
| Замар'янскі | 55,2 | 100,1 | 86,5 | 55,3 | 30,0 | 49,5 | 29,2 | |
| Калінкавіцкі | 60,5 | 101,6 | 93,8 | 76,8 | 16,7 | 49,0 | 76,9 | |
| Лельчыцкі | 51,2 | 111,3 | 99,4 | 94,2 | 34,0 | 19,5 | 59,6 | |
| Мазыскі | 52,1 | 103,5 | 88,3 | 47,8 | 28,1 | 18,0 | 59,7 | |
| Нараўлянскі | 47,7 | 102,3 | 90,9 | 44,1 | 19,0 | 16,5 | 59,0 | |
| Парыцкі | 53,9 | 101,6 | 79,3 | 41,3 | 30,6 | 27,5 | 48,2 | |
| Петрыкаўскі | 59,4 | 96,3 | 93,4 | 90,1 | 13,0 | 36,5 | 78,8 | |
| Туркаўскі | 66,2 | 90,0 | 82,9 | 62,1 | 22,5 | 105,0 | 76,0 | |
| Хойніцкі | 54,2 | 96,9 | 76,5 | 31,2 | 25,8 | 40,8 | 60,3 | |
| Калінкавіцкі | 57,5 | 100,6 | 80,0 | 78,6 | 24,7 | 26,4 | 63,7 | |
| Окцябрскі | 54,3 | 103,5 | 86,7 | 47,1 | 20,0 | 16,0 | 61,3 | |

Усяго па БССР 66,3 96,7 87,9 37,3 21,2 24,5 53,0
 Было па 5/V 1940 г. 42,2 74,7 55,9 10,8 7,7 11,2 35,4
СПРАВДЗІЦНА-ЭКНАМІЧНЫ АДЗЕЛ НКЗБ.

У прануратуры Мінскай абласці

Старшыня калгаса імяні Малагава, Лясанскага сельсавета, Уздзенскага раёна, Клімовіч, замест арганізацыі работ у арлеі ў перыяд веснавой сяўбы, без асаблівай патрэбы выехаў у Мінск і прабыў тут больш паўгадыні.

Калгасная жылва больш чым пачатку дзённы стаяла на скотных дварах, не выгавялася на выпас і не кармілася, у выніку пачала зніжацца і захворвала. Веснавая сяўба па калгасу запынялася. Бульбу і некаторыя зернявіны нават не распачалі сеець. Прычым сяўба праводзілася з парушэннем аграгатацкіх мерапрыемстваў. Агульным словам калгаса Клімовіч з работы зняў і прыцягнуў да крымінальнай адказнасці.

За грубае парушэнне аграгатацкіх мерапрыемстваў — пасеву неацэнчаным і некадзімным насеннем 30 гектараў шпаліцы і 15 гектараў ячменю старшыня калгаса імяні Чапаева, Чарневіцкага сельсавета, Барысаўскага раёна, Хомчанка і кадраўшчык таго-ж калгаса Барысеўка, які выдаў для пасеву падобраныя насенне, прыцягнуты да крымінальнай адказнасці і аддадзены суду.

Аднаасобніца Бандаровіч М. К. самавольна захавала 0,15 гектара зямлі, якая належыць калгасу імяні Дзевалеўскага, Чарневіцкага раёна, і зосада бульбу. Бандаровіч прыцягнуты да крымінальнай адказнасці і асуджаны да грашовага штрафу, а пасеву перададзены калгасу. Таксама за захват 0,53 гектара калгаснай зямлі асуджаны да прымуовых работ калгасніца Панкрат Н. І., пасеву-жа перададзены калгасу.

Па Мінскаму раёну (Прыгарадны сельсавет) за захват зямлі, належычай калгасу імяні ПДУ, адданы суду Камоная А. і Бемант П.

Трактарыст Рудзенскі МТС Рысавец за адзінаццаты адносіны да сваіх абавязкаў, у выніку чаго выведзены са строю трактар (размарожу радыятар), прыцягнуты да крымінальнай адказнасці і адданы суду. Таксама прыцягнуты да адказнасці трактарысты Бальвінцкі МТС Бемі М. і Шарко А., якія з-за сваёй нядабайнасці да пусцілі паломку трактарнага інвентара.



Пасадка бульбы ў калгасе «Трэці рашацкі», Веткаўскага раёна, Гомельскай абласці. Фото А. Шаевича, (Фотакорресп. БЕЛТА).

УДЗЕЛЬНІКІ У СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЙКІ 1940 ГОДА (Зачверджаныя Галоўным Выставачным Камітэтам Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі) ПА МІНСКАЙ ОБЛАСЦІ

111. Сасноўская Ева Нікалаўна, пяціцітная калгаса імяні Урыцкага, Жыжэнкаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
112. Шамятовіч Владимир Ільіч, аўчар калгаса «Чырвоная зорка», Жыжэнкаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
113. Пятроўні Іван Янаўліч, аўчар калгаса імяні Кірава, Прыпяцкага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
114. Малочна-тварная ферма калгаса «Чырвоны Кастрычнік», Валіка-Халькевіцкага сельсавета, Халодніцкага раёна.
115. Аўчароўная тварная ферма калгаса «Чырвоны Падбярэз», Валіка-Халькевіцкага сельсавета, Халодніцкага раёна.
116. Малочна-тварная ферма калгаса «Чырвоны Падбярэз», Валіка-Халькевіцкага сельсавета, Халодніцкага раёна.
117. Племніная свінагадоўчая тварная ферма калгаса «Новы шлях», Гарнастаеўскага сельсавета, Гродзскага раёна.
118. Корніш Марыя Арыянаўна, свінарка калгаса «Новы шлях», Гарнастаеўскага сельсавета, Гродзскага раёна.
119. Літвін Софія Макараўна, пяціцітная калгаса «Новы шлях», Гарнастаеўскага сельсавета, Гродзскага раёна.
120. Літвін Анастасія Івануаўна, свінарка калгаса «Новы шлях», Гарнастаеўскага сельсавета, Гродзскага раёна.
121. Клібановіч Еўдзія Грыгор'еўна, свінарка калгаса «Пігарт», Гродзскага сельсавета, Гродзскага раёна.
122. Лучына Андарыя Пятровіч, аўчар калгаса імяні Куйбішына, Варотаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
123. Сіліч Іван Сямёнавіч, аўчар калгаса «Прамень Саветаў», Жыжэнкаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
124. Крыштановіч Анна Антонаўна, аўчар калгаса імяні Кагановіча, Слабоўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
125. Назлоўская Надзея Сцяпанаўна, аўчар калгаса імяні Варашылава, Забалоўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
126. Буцко Грыгор' Міронавіч, конях калгаса «Баран воля», Жыжэнкаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
127. Варановіч Усціна Максімаўна, пяціцітная калгаса «Звязда», Жыжэнкаўскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
128. Шаціцкі Андрэй Грыгор'евіч, конях калгаса імяні Кірава, Пліскага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
129. Аўчароўная тварная ферма калгаса «Пяцігодка», Смалевіцкага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
130. Мікуліч Грыгор'і Антонавіч, аўчар аўчароўнай тварнай фермай калгаса «Пяцігодка», Смалевіцкага сельсавета, Смалевіцкага раёна.
131. Качыч Дар'я Цімафееўна, пяціцітная калгаса «Савецкая Беларусь», Рудзенскага сельсавета, Рудзенскага раёна.
132. Бобан Міхал Нікалавіч, конях калгаса імяні Варашылава, Сервавіцкага сельсавета, Рудзенскага раёна.
133. Баркун Нікалай Ісанавіч, пяціцітная калгаса імяні Фрунзе, Перажыцкага сельсавета, Рудзенскага раёна.
134. Холд Харціна Пятроўна, аўчар калгаса імяні Будзёнага, Дукорскага сельсавета, Рудзенскага раёна.
135. Анідзінава Софія Міхайлаўна, пяціцітная калгаса «Перамога», Перажыцкага сельсавета, Рудзенскага раёна.
136. Бачыла Екацярына Сямёнаўна, даярка калгаса імяні Фрунзе, Перажыцкага сельсавета, Рудзенскага раёна.
137. Чапля Марыя Ігнацьеўна, пяціцітная калгаса імяні 16-ці партызан, Дукорскага сельсавета, Рудзенскага раёна.
138. Сновіш Марыя Лаўрыцьеўна, даярка калгаса «Новы Дрычын», Дрычынскага сельсавета, Рудзенскага раёна.
139. Лабановіч Сцяпан Андрэевіч, пяціцітная калгаса «Вясёлае жыццё», Рудзенскага сельсавета

Ваєнныя дзеянні ў Бельгіі і Галандыі

ПАВЕДАМЛЕННЕ ГЕРМАНАГА КАМАНДАВАННЯ

БЕРЛІН, 12 мая. (ТАСС). Ва ўчарашнім паведамленні Германскага інфармацыйнага бюро аб ваенных дзеяннях у Бельгіі і Галандыі гаворыцца:

«Наступленне германскай заходняй арміі мае сваёй бліжэйшай мэтай нейтралізаваць Галандыю і Бельгію. Надзеі англічан і французцаў на тое, што Германія будзе чакаць наступлення яе праціўнікаў, не апраўдзіліся.

Цялы патак супрацьпачатковых паведамленняў непрыяцельскага характару ў момант, калі германскія ўзброеныя сілы змяшчалі супрацьпачатковыя наступленні ў Галандыі. Як і ў часе нямецкіх паходаў, паведамляецца аб німкіх паўднёвых нападзях. Вынікі барацьбы за першыя паўтары дні, наадварот, паказваюць, што супрацьпачатковыя наступленні не апраўдзіліся.

У паведамленні гаворыцца, што «германская авіяцыя ў першы дзень барацьбы займала цэнтральнае месца. Палёты на непрыяцельскія аэрадромы праводзіліся ў шырокім маштабе. Мэта гэтых палётаў — знішчыць важныя авіяцыйныя баз праціўніка, не глядзячы на моцныя зенітныя ачагі».

БЕРЛІН, 12 мая. (ТАСС). У паведамленні вярхоўнага камандавання германскай арміі, перададзеным Германскім інфармацыйным бюро, гаворыцца:

«У цесным узаемадзеянні арміі і авіяцыі германскае наступленне развіваецца ў вельмі тэмпе і на ўсю заходнюю частку фронту. На поўначы Галандыі германскія войскі занялі правыя берагі Гронінгена. Германскія войскі дасягнулі Харлінгена.

Паміж Гасельтам і Маастрыхтам быў забяспечан праход праз канал Альберта. Буйнейшы форт Льежа, які паведамляецца ўжо знаходзіцца ў германскіх руках. Камандант і каманда ў саставе тысячы чалавек здаліся. Уся тэрыторыя Люксембурга знаходзіцца ў германскіх руках.

Германскія войскі, аперуючыя ў Паўночнай Нарвегіі, таксама праасоўваюцца пасляхова, не глядзячы на супрацьпачатковыя наступленні.

Германская авіяцыя 11 мая працягнула пачыта 10 мая паветраныя палёты на ваенна-паветраныя сілы Францыі, Бельгіі і Галандыі. Вялікая колькасць непрыяцельскіх аэрадромаў зноў падверглася бомбардыроўцы. Праціўніку нанесены вялікія страты. У паветраных баях было збіта 52 самалёты, зенітны артылерыйскі — 12 самалётаў. Але больш за ўсё непрыяцельскія самалёты было знішчана на аэрадромах. Можна з упэўненасцю сказаць, што і за ўчарашні дзень было знішчана каля 300 непрыяцельскіх самалётаў.

Бомбардыроўцы германскай авіяцыі на Бельгія-французскай граніцы пацярпелі пуніты канцэнтраванай непрыяцельскай авіяцыі, транспарту, дарожнага збудавання, паходзячыя валяны праціўніка. На бельгія-галандскай узбярэжжы германскія самалёты бомбардыроўвалі непрыяцельскія ваенна-марскія сілы і транспартныя судны. У раёне Флісінгена былі па-

шкоджаны тры транспартныя судны і адзін ганкер. У сярэдняй частцы Паўночнага мора пашкоджан непрыяцельскі эсмінец.

У ноч на 12 мая непрыяцельскія самалёты бомбардыроўвалі рад неваенных аб'ектаў Заходняй Германіі. Бомбардыроўка не нанесла вялікіх страг. Страты германскай авіяцыі ніякія. Палаті без весці 35 самалётаў.

У Нарвегіі становішча без змен. У раёне Нарвіка германскія самалёты ўспрымалі непрыяцельскія марскія і сухапутныя сілы. Адзін непрыяцельскі эсмінец патоплен, другі — пашкоджан.

БЕРЛІН, 12 мая. (ТАСС). Як паведамляе агенства Трансваан за Каленгагена, атрыманым там сёння ранішам паведамленні пацвярджаюць, што, нааперач супрацьпачатковых англа-французскай прэсы, занятыя немцамі бельгія і галандскія аэрадромы і аэрадромы моцна ўтрымліваюцца германскімі войскамі. Паводле паведамлення амстэрдамскага карэспандэнта лонданскай газеты «Палітыкен», учарашні дзень германскай авіяцыі на важныя стратэгічныя базы ў Бельгіі і Галандыі працягнулі ўвесь дзень. У мэтах умацавання сваіх пазіцый германскія войскі высладалі новыя парашутныя дэсанты. Зноў атрыманых за Каленгагена праз Цурых паведамляецца, гэтыя германскія парашутныя дэсанты выклікалі панику сярод бельгія і галандскіх войскаў.

БЕРЛІН, 12 мая. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі паведамляе, што дзеянні германскай авіяцыі працягваюцца. На працягу першай паловы дня 12 мая было збіта 58 непрыяцельскіх самалётаў. У Паўночным моры германскія самалёты патапілі адзін англійскі крейсер навіейшага тыпу, другі непрыяцельскі крейсер моцна пашкоджан.

БЕРЛІН 13 мая. Як паведамляе Германскае інфармацыйнае бюро, германскія войскі на працягу апошніх 48 гадзін рапашчых баёў на захадзе дасягнулі значных поспехаў. Заняты германскімі войскамі форт паблізу Льежа пабудаван на французскаму ўзроўню і напамінае мадэльнае збудаванне дзіўна Мажыно.

У аўтарытэтных ваенных кругах заяўляецца, што з падзеннем гэтага форта не ўздымаецца лінія Мажыно агульна будзе раздзілавацца ў зусім іншым святле.

У другім паведамленні, перададзеным Германскім агенствам, гаворыцца, што канал Альберта паміж Антверпенам і Льежам з'яўляецца талочнай абарончай лініяй супроць Германіі.

Учора ў другой палавіне дня германская авіяцыя правяла паспяховую бомбардыроўку непрыяцельскіх суднаў, якія паказаліся ля галандскага ўзбярэжжя. Затоплен адзін буйны транспартны вадазборны і 15 тыс. тон шпіндулі з войскамі. 6 шпінах валькіх суднаў знішчаны пацярпелымі ў выніку бомбардыроўкі паларамі.

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Як перадае агенства Райтэр, у камоніке галандскага ваеннага камандавання гаворыцца, што «англа-французскія войскі прыйшлі да нас на дапамогу і побач з нашымі войскамі будуць абараняць галандскую тэрыторыю».

У камоніке ўказваецца, што галандскія войскі «перад аступленнем робяць неабходныя разбурэнні». Гарнізон старабы неабходны разбурэнні. Гарнізон старабы неабходны разбурэнні.

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Агенства Райтэр перадае па радыё аўтыбікавалае ўчора, у другой палавіне дня, камоніке вярхоўнага камандавання галандскай арміі.

У камоніке гаворыцца, што французскія і англійскія войскі ў сучасны момант дзейнічаюць сумесна з галандскай арміяй. Галандскія пагранічныя часткі працягваюць аказваць эрмічнае супрацьпачатковыя германскім войскам. Учора гэтыя часткі некалькі дзён на новыя пазіцыі.

Невадзі гора Міль, паблізу герман-галандскай граніцы, захвачаны 10 мая немцамі, учора быў адбіт назад галандскімі часткамі. Германскія войскі перасялі раку Эйсель на ўсход ад Аргема. У камоніке ўказваецца, што на тэрыторыі Галандыі працягваюцца высадкі на парашутах значнай колькасці германскіх войскаў.

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Па вестках агенства Райтэр, галандскія міністры замежных спраў, які знаходзіцца ў Лондане, заявілі ў інтэрв'ю, што ў Галандыі былі высланы шматлікія германскія парашутныя дэсанты. Апрача таго, германскія войскі былі дасяганы па роках на баржах, а таксама на гіралапах, які спускаліся ў гавані. Падобным шляхам немцам удалося заняць Ротэрдамскі аэрадром.

Парашутныя, узброеныя цяжкімі кулямётамі, умацаваліся за дамбамі і ў іншых укрывах месцах, прычынаючы вялікія перашкоды. Галандскія войскі, вядучыя барацьбу з гэтымі атрадамі, сустракаюцца з вялікімі цяжкасцімі.

«Даволі моцныя атрады галандскіх войскаў, — заявіў міністр, — былі накіраваны на барацьбу з парашутнымі дэсантамі. Галандскімі войскам удалося пасля інтэнсіўнай бомбардыроўкі, зробленай англійскімі самалётамі, атакаваць Ротэрдамскі аэрадром. Пасля ўспорага бою, які працягнуўся дзве гадзіны і капітаваў галандскім войскам вялікіх страг, яны зноў захапілі ў свае рукі гэты аэрадром.

Затым галандскія войскі захапілі гагаіскія аэрадромы, якія на працягу дня тры разы пераходзілі з рук у рукі. К вечару ўчарашняга дня германскія парашутныя дэсанты акупілі значныя часткі, з выключэннем атрада, заўважана Ротэрдамскі аэрадром. Аднак сёння ранішя дзве месца далейшая высадка германскіх парашутных дэсантаў. У выніку страг, нанесеных першым корпусам галандскай арміі, які аперуючы на поўначы і поўдні Галандыі, ён мае патрэбу ў падмацаваннях.

Высадка германскіх войскаў у розных пунктах краіны робіць для нас неабходным рассяяваць нашы сілы, якія былі-б скаанцэнтраваны ў адным месцы, калі-б

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У БЕЛЬГІІ І ГАЛАНДЫІ

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Агенства Райтэр перадае па радыё з Бруселя, што зноў атакавалі вярхоўнае камандаванне бельгія арміі. 11 мая буйныя германскія сілы, дзейнічаючы пры падтрымцы авіяцыі і танкаў, атакавалі бельгія пазіцыі ў раёне Маастрыхта. Германскімі войскамі удалося заняць некалькі з гэтых пазіцый. Бельгія войскі, аперуючыя на тэрыторыі Люксембурга, працягваюць свае перасоўванні зноў на мяжанага плана, затрымаваючы праасоўванне германскіх частак. Пазіцыі ў раёне Льежа парадзейнаму ўтрымліваюцца бельгія войскамі. У камоніке адзначаецца, што германскія авіяцыя працягваюць на працягу ўсяго дня рабыць паникі палёты, якім падверглася вялікая частка тэрыторыі Бельгіі.

БЕРЛІН, 12 мая. (ТАСС). Агенства Трансваан перадае па радыё камоніке вярхоўнага камандавання германскай арміі, аўтыбікавалае ўчора вечаарам. У камоніке гаворыцца, што аперуючыя ў Бельгіі германскія войскі ўчора ў другой палавіне дня занялі буйнейшы форт бельгія краіны Льеж. Гэты форт плануе над пераправамі праз раку Маас і канал Альберта. 10 мая з'явіліся германскія ваенна-паветраныя сілы пацвердзілі

форт моцнай бомбардыроўцы і яго супраціўленне было зломлена. Калі атрад германскіх войскаў, нацэляючы на форт з поўначы, пасля жорсткага бою прасунуўся ўперад і пачаў каардынаваць свае дзеянні са злучэннем германскіх ваенна-паветраных сіл, гарнізон форта ў колькасці 1.000 чалавек разам са сваім камандзірам заўваж.

НЬЮ-ЁРК, 13 мая. Як перадае агенства Юнайтэд Прэс, прам'ер-міністр Бельгіі ў прамове на радыё заявіў, што немцы перайшлі канал Альберта на паўночным узбярэжжы Бельгіі і занялі частку паветраных сіл, гарнізон форта ў колькасці 1.000 чалавек разам са сваім камандзірам заўваж.

Прабуючы ажыццявіць Льеж, германскія войскі дасягнулі Варом, гэтыя войскі занялі бельгія арміяй. Немцы праасоўваюцца ў паўночна-ўсходнім напрамку праз Маастрыхт і Топур.

Як перадае агенства, галандскі палітык у ЭПНА Лудон, выступаючы па радыё з прамовай, якая трансіраваецца па ўсёй краіне, заявіў, што ён атрымаў з Гаага паведамленне міністэрства замежных спраў, у якім гаварылася, што немцы пакліку не бомбардыроўць неваенныя аб'екты.

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

плакаты, развешаныя на сцяне паблізу гасцініцы ў цэнтральнай частцы горада. Членам пасольства ўдалося збегаць у гасцініцу і паведаміць на тэлефону аб індэмані англійскаму паварову ў сарабах у Рыме Паэлю Чарльз. Чарльз паведаміў прыбыў у гасцініцу на аўтамабіле і з'яваў усіх супраціўнікаў пасольства, якіх там знаходзіліся. Аднак італьянцы адружылі аўтамабіль і нападзілі на ім антыанглійскія плакаты.

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апошнія разглядалі антыанглійскія

ЛОНДАН, 12 мая. (ТАСС). Англійскія газеты публікуюць на відным месцы паведамленне аб тым, што 11 мая ў Рыме адбыліся англійскія дэманстрацыі і што ў гэты дзень былі збіты члены англійскага пасольства. Спецыяльным карэспандэнтам газеты «Сендэй таймс» расказваецца, што ён асабіста бачыў, як група італьянцаў у колькасці каля 50 чалавек збіла членаў англійскага пасольства ў момант, калі апош